



ГАЛОЎНАЯ  
ПЕРСПЕКТЫВА  
ІНТЭГРАЦЫІ



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

21

ЛІПЕНЯ 2020 г.

АЎТОРАК

№ 139 (29253)

НЕ НА СЛОВАХ,  
А НА СПРАВЕ



## ЦЫТАТА ДНЯ



**Ігар КАРПЕНКА,**  
міністр адукацыі:

«Цяпер у Беларусі ствараюць канцэпцыю маладзёжнай палітыкі да 2030 года. На аснове дакумента будзе распрацоўвацца ў далейшым і заканадаўчая база ў гэтым кірунку. Таксама абмяркоўваюцца варыянты пэўных ільгот для хлопцаў і дзяўчат, якія пасля дзявятага класа пайшлі атрымліваць прафесійна-тэхнічную адукацыю, асвоілі спецыяльнасць, пачалі працаваць і вырашылі паступаць у ВНУ. Вось там трэба стварыць прэферэнцыі. Аж да таго, што калі яны будуць паступаць на завочную форму або вячэрняе аддзяленне, то браць іх па-за конкурсам».

# ФАНФАРЫ ВІЦЕБСКА

У абодвух конкурсах  
«Славянскага базару»  
перамаглі беларусы!



Фота БелТА

Першы раз гэта здарылася 15 гадоў таму, калі глядачы ў фестывальным Віцебску апладзіравалі дзвюма галасістым беларускам — Паліне Смалавай і Ксюшы Сітнік. А сёлета дзвюма трыумф паўтарыўся зноў: абедзве галоўныя ўзнагароды конкурсаў Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» засталіся ў Беларусі. І калі ў дзіцячым конкурсе, як зазначалі члены прафесійнага журы, фаварыты вызначыліся ўжо з першага тура, то ў дарослым ацэнкі былі вельмі блізкія, а ў лідараў наогул аднолькавыя: беларус Раман Волазнеў і ўкраінка Эліна Івашчанка набралі аднолькавую суму балаў — 134, таму лёс Гран-пры вызначалі суддзі абмеркаваннем у закрытым фармаце. У выніку Раман Волазнеў стаў найлепшым з 14 маладых выканаўцаў, Ангеліна Ламака ў творчым спаборніцтве абышла 16 канкурэнтаў.

СТАР. 13



## КОРАТКА

- Беларускія аграрыі ўбралі больш за палову плошчаў азімага рапсу на зерне.
- Беларускія лекі для лячэння пнеўманіі і COVID-19 дастаўлены ў Кыргызстан.
- Памёр аўтар алімпійскага мішкі Віктар Чыжыкаў.



- Увод жылля ў Беларусі ў I паўгоддзі павялічыўся на 4 %.
- Упершыню ў гісторыі не будзе ўручаны «Залаты мяч».
- Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у 34 раёнах Беларусі.

## На кантролі

# Інавацыйныя прасторы для гомельскіх школьнікаў

У 96-м мікрараёне Гомеля, або Хутары, з'явіцца новая школа на 845 месцаў з двума басейнамі. Нетыпавы праект, распрацаваны прадпрыемствам «Діпражыўмаш», абяцае самую інавацыйную прастору для школьнікаў у рэгіёне.

Школа — дакладна адзін з самых важных і доўгачаканых аб'ектаў інфраструктуры для жыхароў 96-га мікрараёна Гомеля. Будаўніцтва ўстанова было запланавана яшчэ на стадыі праектавання новага мікрараёна актыўнай жыллёвай забудовы. Пытанне ўзвядзення школы неаднаразова ўздымалася жыхарамі мікрараёна, асноўную частку з якіх складаюць маладыя сем'і з дзецьмі.

У лютым 2020 года ў Гомелі пачалася распрацоўка праектнай дакументацыі будучага аб'екта. У кастрычніку бягучага года праект накіруюць на дзяржэкспертызу. Для яго рэалізацыі будаўнікам спатрэбіцца 15 нарматыўных месяцаў.

Вядома, што пад новую школу выдзелена тры гектары зямлі ў самым

цэнтры Хутара. Па плане гэта будзе будынак пераменнай павярховасці з чатырма блакіраванымі карпусамі і агульным унутраным дваром.

Карпусы падзяляцца па функцыянальным прызначэнні. Два — для вучэбна-адукацыйнага працэсу пачатковых і старэйшых класаў. У меншых блоках — спартыўны цэнтр, харчблок і адміністрацыя будучай школы.

— Самым складаным было ўпісаць шматфункцыянальны па сваёй сутнасці аб'ект у выдзелены зямельны ўчастак, — адзначыла галоўны інжынер ААТ «Діпражыўмаш» Кацярына ШАПАВАЛАВА. — Але нашы спецыялісты справіліся і па ацэнцы заказчыка — у асобе Гомельскага абласнога УКБа — стварылі самую інавацыйную на сёння ў рэгіёне пляцоўку для школьнікаў.

У новай школе будуць два басейны — з малой і вялікай чарай. На тэрыторыі таксама з'явіцца сучасныя інтэрактыўныя зоны, поўнапамернае футбольнае поле, валебольная, баскетбольная і тэнісная пляцоўкі.

СТАР. 3

## Ведай нашых!

# Дык вось яны якія — уладары сяла!



Фота Сяргея УШЫЎКАВА

— Уставайце, дачушкі, — у пяць гадзін раніцы будзіла сямігадовую Ксеню і чатырохгадовую Сабіну Алена Зубко. — Паедзем перамагаць! Іх чакаў няблізкі шлях (каля трохсот кіламетраў) у аграгарадок Александрыя Магілёўскай вобласці на рэспубліканскі конкурс маладых сем'яў «Уладар сяла». А за некалькі тыдняў да гэтага Зубко перамаглі ў абласным... Праўда, праз пандэмію ўдзельнічаць у ім давалося дыстанцыйна: адпраўляць відэамагнеты і пра сямейныя будні, святы, захапленні, традыцыі. І вось зараз новая магчымасць заявіць пра сябе.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



20139



9 771990 763008